

Краіна Здароўя

Выпуск
№ 53 (167)

Прамая лінія Вяртанне ў дзяцінства

На пытанні чытачоў адказаў загадчык спецыялізаванага псіхагерыятрычнага аддзялення Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтру псіхічнага здароўя Аляксандр ГОЛУБ.

(Працяг. Пачатак у нумары за 22 снежня.)

— Брагі, Уладзімір Андрэвіч. 52 гады. Мне цікавіць, як не стаць пацыентам вашага аддзялення? Можа, паркамендуеце якія прэпараты, антывірусы, амінакіслоты?..

— Рекамендуваць канкрэтныя прэпараты для такой шырокай аўдыторыі я не магу. Аднак у цэлым тыя ж антывірусы, бэзоўмыны, маюць значэнне ў прафілактыцы і лячэнні вельмі многіх захворванняў, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Плюс, бэзоўмына, свечасвая дыягностыка, доплераграфія і г.д. —

— Свечасвая дыягностыка, несумнянна, патрэбна, калі ёсць сімптомы атраскарпяртычнага пашкоджання сасудаў. Пры значным атраскарпярце, істотным парашчынавым функцыі артерый могуць прапанаваць і аператыўнае лячэнне. Гэта праводзіцца тады, калі сасуды пацярпелі больш як на 50 працэнтаў.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

стройства. Першая стадыя дэмэнцыі вызначаецца тым, што пацыент у вельмі знаёмых абставінах яшчэ выконвае нейкія даручэнні, а пры ўскладненні сітуацыі губляецца, не можа аацініць сітуацыю.

— А лекі, якія яму прызначылі, могуць дапамагчы?

— Яны заклікаюць паліпаўшаць абмен рэчываў у нервовых клетках. Эфект ад іх павінен быць. Але яны прымаюцца курсамі, і таму можна абмеркаваць з урачом прымяненне іх ў якасці дапамогі лячэння, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Плюс, бэзоўмына, свечасвая дыягностыка, доплераграфія і г.д. —

— Свечасвая дыягностыка, несумнянна, патрэбна, калі ёсць сімптомы атраскарпяртычнага пашкоджання сасудаў. Пры значным атраскарпярце, істотным парашчынавым функцыі артерый могуць прапанаваць і аператыўнае лячэнне. Гэта праводзіцца тады, калі сасуды пацярпелі больш як на 50 працэнтаў.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

стройства. Першая стадыя дэмэнцыі вызначаецца тым, што пацыент у вельмі знаёмых абставінах яшчэ выконвае нейкія даручэнні, а пры ўскладненні сітуацыі губляецца, не можа аацініць сітуацыю.

— А лекі, якія яму прызначылі, могуць дапамагчы?

— Яны заклікаюць паліпаўшаць абмен рэчываў у нервовых клетках. Эфект ад іх павінен быць. Але яны прымаюцца курсамі, і таму можна абмеркаваць з урачом прымяненне іх ў якасці дапамогі лячэння, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Плюс, бэзоўмына, свечасвая дыягностыка, доплераграфія і г.д. —

— Свечасвая дыягностыка, несумнянна, патрэбна, калі ёсць сімптомы атраскарпяртычнага пашкоджання сасудаў. Пры значным атраскарпярце, істотным парашчынавым функцыі артерый могуць прапанаваць і аператыўнае лячэнне. Гэта праводзіцца тады, калі сасуды пацярпелі больш як на 50 працэнтаў.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

стройства. Першая стадыя дэмэнцыі вызначаецца тым, што пацыент у вельмі знаёмых абставінах яшчэ выконвае нейкія даручэнні, а пры ўскладненні сітуацыі губляецца, не можа аацініць сітуацыю.

— А лекі, якія яму прызначылі, могуць дапамагчы?

— Яны заклікаюць паліпаўшаць абмен рэчываў у нервовых клетках. Эфект ад іх павінен быць. Але яны прымаюцца курсамі, і таму можна абмеркаваць з урачом прымяненне іх ў якасці дапамогі лячэння, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

стройства. Першая стадыя дэмэнцыі вызначаецца тым, што пацыент у вельмі знаёмых абставінах яшчэ выконвае нейкія даручэнні, а пры ўскладненні сітуацыі губляецца, не можа аацініць сітуацыю.

— Брагі, Уладзімір Андрэвіч. 52 гады. Мне цікавіць, як не стаць пацыентам вашага аддзялення? Можа, паркамендуеце якія прэпараты, антывірусы, амінакіслоты?..

— Рекамендуваць канкрэтныя прэпараты для такой шырокай аўдыторыі я не магу. Аднак у цэлым тыя ж антывірусы, бэзоўмыны, маюць значэнне ў прафілактыцы і лячэнні вельмі многіх захворванняў, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Плюс, бэзоўмына, свечасвая дыягностыка, доплераграфія і г.д. —

— Свечасвая дыягностыка, несумнянна, патрэбна, калі ёсць сімптомы атраскарпяртычнага пашкоджання сасудаў. Пры значным атраскарпярце, істотным парашчынавым функцыі артерый могуць прапанаваць і аператыўнае лячэнне. Гэта праводзіцца тады, калі сасуды пацярпелі больш як на 50 працэнтаў.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

стройства. Першая стадыя дэмэнцыі вызначаецца тым, што пацыент у вельмі знаёмых абставінах яшчэ выконвае нейкія даручэнні, а пры ўскладненні сітуацыі губляецца, не можа аацініць сітуацыю.

— А лекі, якія яму прызначылі, могуць дапамагчы?

— Яны заклікаюць паліпаўшаць абмен рэчываў у нервовых клетках. Эфект ад іх павінен быць. Але яны прымаюцца курсамі, і таму можна абмеркаваць з урачом прымяненне іх ў якасці дапамогі лячэння, у тым ліку і псіхічных. Што да незамемных амінакіслот, то яны таксама патрэбныя арганізму. Канкрэтныя ж прэпараты можа паркамендуваць доктар, які вас назірае... Не забывайцеся на умераныя фізічныя напружкі — вельмі важна частка здаровага ладу жыцця. Гэта можа раэкамендаваць усім. Разумная актыўнасць адназначна паліпаўшае самаадчуванне.

— Караліці праё, Васіль Іванавіч. 59 гадоў. Апошнім часам жонку рознымі імёнамі называю. Скажыце, аб чым гэта можа сведчыць? Што можна паказаць па паліграфіі памяці?

— Варта звярнуць увагу на тое, што гэта, хутчэй за ўсё, не адзіная прыкмета парашчынавай памяці. Можа быць, да псіхятры па месцы жыццязаражэння патрэбна асноўная асабістая дапамога. Навокольнае асяроддзе больш, чым самі пацыенты. Магчыма, жонку проста кранае менавіта той аспект, які вы назвалі, аднак не выключана, што ёсць і больш паказальныя сімптомы захворвання, якія проста менш кранаюць, менш значныя для ваашай жонкі. Хоць забіць імяўна ўласных — якраз першая прыкмета парашчынавай памяці.

— Мінск, Воляга. Майму бацьку 65 гадоў. Гэты 3-4 тму мы пачалі заўважваць, што ў яго з'явіліся праблемы з памяццю, ён стаў рассяяным, не можа засяродзіцца. Урач раённай паліклінікі прапалаа гліцын, фезам, ініпацін — курсамі. Але мы заўважым, што праблемы з памяццю прагсаюць. Бацьку складана прагсаваць імёны людзей, з якімі ён даўно не бачыўся, ён губляецца ў незнаёмых месцах, яму цяжка знайсці дарогу дадому, калі ён за рулём, асабіла ў цёмны час сутак. Скажыце, калі ласка, чым яму можна дапамагчы?

— Верагодна, захворванне будзе прагрэсваць. Перш напершы вашага бацьку нельга пускаяць за руль. З іншага боку, нельга цалкам абмяжоваць дзейнасць такога чалавека. Калі ён дрэнна арыентаваўся ў незвыкліх абставінах, можа запэправацца зараджэннем стану, які прывядзе ў далейшым да дэмэнцыі — зніжэння інтэлекту. Звярніцеся, калі ласка, з вашым пытаннем да псіхятра па месцы жыццязаражэння або ў абласны псіханеўралогічны дыспансар для абследавання і падбору лячэння.

— Вы казалі пра разгубленасць у незвычайных абставінах. А калі чалавек губляецца ў звычайных?

— Гэта ў любым выпадку сведчыць аб сімптомах псіхічнага рас-

Ёсць пытанні? Тэлефануйце...

Да канца года дзяжурчы на «гарачай» лініі Міністэрства аховы здароўя (222 70 80) плачуць:

28 снежня — галоўны ўрач Рэспубліканскай дзіцячай клінічнай балніцы медыцынскай рэабілітацыі Галіна Мікалаўна РАДЗІВО-НАВА.

29 снежня — галоўны ўрач Мінскага абласнога рэабілітацыйнага дома Пётр Леанідавіч МАСЬКО.

30 снежня — галоўны рэабілітолаг — эксперт аддзела медыцынскай экспертызы і рэабілітацыі Міністэрства аховы здароўя Уладзімір Валентынавіч ЛАМАКА.

31 снежня — вядучы спецыяліст сектара па рабоце са зваротамі грамадзян Міністэрства аховы здароўя Валерыі Аляксеевіч КРАЇНІ.

У графіку магчымых змяненняў.



Ключое! Грып вернецца ў студзені-сакавіку?

ПРАГНОЗЫ наконі прыходу ў Беларусь другой хвалі **ГРЫПУ** пастаянна ўмагдальняюцца, і калі раней медыкі сцяпілялі да думкі, што чарговая хваля **ГРЫПУ** можа «накрыць» Беларусь зьліва да канца снежня, то цяпер у галоўным медыцынскім ведастве лічаць, што чарговая **ЭПІДЭМІЯ ВРВІ і ГРЫПУ**, хутчэй за ўсё, распачнецца ў звычайнай для Беларусі тэрміны. А самы «грыпозны» час для Беларусі — **канец студзеня** — **сакавік**.

Прагнозы наконі інтэнсіфікацыі новай **ЭПІДЭМІЯ** выказваюцца таксама вельмі асцрожна: маўляў, паколькі большасць беларусаў яшчэ не сутыкалася з пандэмічным вірусам А/Н1Н1, то і імунітэт у насельніцтва яшчэ не выпрацаваны. Дарэчы, у Еўропе да 99 працэнтаў у структуры захваральнасці на **ГРЫП** прыпадае на **ВІРУС А/Н1Н1**, а ў Расіі — **30 працэнтаў**. Па Беларусі такая **ЛІЧБА** увогуле не прыводзіцца. Галоўны аргумент — адсутнасць **НЕАБОХДАСЦІ** ў падліку колькасці індывдуальных выпадкаў захворвання. Як паведмляеца на сайце РНПЦ **ЭПІДЭМІЯ** і мікрабіялогіі, «такі падлік не мае важнага значэння для маніторынгу як уаажноў, так і характэрных рызык з боку пандэмічнага вірусу, а таксама для прыняцця найбольш эфектыўных мераў». Вядома толькі, што па звестках **ЛАБАРАТОРА** аналізу сярэд вірусаў, якія цыркуляюць на нашай тэрыторыі, вірусы **ГРЫПУ** А выіляюцца ў **31,7 працэнта** ўзору выявілагага матэрыялаў.

На гэты момант **ЭПІДЭМІЯ** за прастуднымі захворваннямі, якая распачынаецца ў Беларусі, не выклікае і характэрных рызык. Затое ва Украіне захваральнасць зноў пачала расці практычна ва ўсіх рэгіёнах, акрамя захадных ва абласцей, адкуль у мінулы раз і пачала распаўсюджвацца **ЭПІДЭМІЯ** сьвінога **ГРЫПУ**. **ЭПІДЭМІЯ** працяг захваральнасці на **ГРЫП** і **ВРВІ** перавышаны там у **11 абласцей**, а таксама ў **Крыме** і **30 працэнтаў**. Па Беларусі такая **ЛІЧБА** увогуле не прыводзіцца. Галоўны аргумент — адсутнасць **НЕАБОХДАСЦІ** ў падліку колькасці індывдуальных выпадкаў захворвання.

Беларусы супакоіліся, а ўкраінцы зноў грыпуюць?

Як паведмляеца на сайце РНПЦ **ЭПІДЭМІЯ** і мікрабіялогіі, «такі падлік не мае важнага значэння для маніторынгу як уаажноў, так і характэрных рызык з боку пандэмічнага вірусу, а таксама для прыняцця найбольш эфектыўных мераў». Вядома толькі, што па звестках **ЛАБАРАТОРА** аналізу сярэд вірусаў, якія цыркуляюць на нашай тэрыторыі, вірусы **ГРЫПУ** А выіляюцца ў **31,7 працэнта** ўзору выявілагага матэрыялаў.

На гэты момант **ЭПІДЭМІЯ** за прастуднымі захворваннямі, якая распачынаецца ў Беларусі, не выклікае і характэрных рызык. Затое ва Украіне захваральнасць зноў пачала расці практычна ва ўсіх рэгіёнах, акрамя захадных ва абласцей, адкуль у мінулы раз і пачала распаўсюджвацца **ЭПІДЭМІЯ** сьвінога **ГРЫПУ**. **ЭПІДЭМІЯ** працяг захваральнасці на **ГРЫП** і **ВРВІ** перавышаны там у **11 абласцей**, а таксама ў **Крыме** і **30 працэнтаў**. Па Беларусі такая **ЛІЧБА** увогуле не прыводзіцца. Галоўны аргумент — адсутнасць **НЕАБОХДАСЦІ** ў падліку колькасці індывдуальных выпадкаў захворвання.

СТАМАТЫТ — ГЭТА СУР'ЭЗНА

КАЛІ дзіця адмаўляеца ад ежы, у яго павышаецца тэмпература і непрыемна пахне з рота, дыягназ амаль адназначны — **СТАМАТЫТ**. Каб развясці сумненні, зазірніце малому ў рот: калі вы убачыце на дзясках і ўнутранай паверхні шчок дробныя бясыяны пукіры або брудна-жаўтаватыя язвачкі, акружаныя ярка-чырвоным беражком, значыць, вашы паддэрзні апраўдаліся.

Як жа ўзнікае **СТАМАТЫТ**? Нягледзячы на тое, што механізм развіцця хваробы да канца не зразумелы, даўно заўважана, што **СТАМАТЫТ** часцей за ўсё заражаецца **СЛІЗІВКАМ** дзіцяці, якія чыста хваляюцца на дзясках і ўнутранай паверхні шчок дробныя бясыяны пукіры або брудна-жаўтаватыя язвачкі, акружаныя ярка-чырвоным беражком, значыць, вашы паддэрзні апраўдаліся